

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Нацыянальны інстытут адукацыі

## **Беларускія землі ад старажытнасці да сярэдзіны XIII ст.**

Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў  
па гісторыі Беларусі для вучняў VI класа агульнаадукацыйных устаноў

*Aўтар-складальнік: С. М. Цемушаў*

Мінск, 2009

# **Гісторыя Беларусі: са старажытных часоў да сярэдзіны XIII ст.**

(35 гадз., у тым ліку 4 гадз. — рэзервовы час)

## **Уводзіны (2 гадз.)**

Гісторыя сярэдневяковай Беларусі ў нашым паўсядзённым жыцці. Сувязь сучаснага з мінулым: лёс крыжа Еўфрасініі Полацкай; стан сярэдневяковых праваслаўных цэркваў. Сувязь беларускіх зямель у Сярэднія вякі з Заходнім Еўропай і Усходам: гандаль, культурныя перайманні, дынастычныя шлюбы, падарожжы.

Першыядызацыя гісторыі першабытнага грамадства і Сярэдневякоўя Заходній Еўропы і беларускіх зямель: парананне. Адкуль мы ведаем гісторыю старажытных часоў? Старажытнарускія летапісы: як і хто складаў летапісы, іх мова і склад. Заходненеўрапейскія крыніцы аб беларускіх землях у сярэдневякоўі: хронікі, сагі. Археалогія дапамагае гісторыкам.

### **Раздел I. Беларускія землі ў старажытныя часы (8 гадз.)**

**Найстараражытнейшыя людзі каменнага веку на тэрыторыі Беларусі.** Асаблівасці геаграфічнага становішча Беларусі. Уплыў прыродных і кліматычных умоў на жыццё і дзеянасць людзей. Напрамкі пранікнення людзей на тэрыторыю Беларусі. Месцаходжанне першых стаянак. З'яўленне прылад працы. Прывады працы з крэмню: востраканечнік, сякера, дзіда (кап'ё), нажы. Іх знешні выгляд.

**Жыццё людзей у пасляледавіковы перыяд.** Сутнасць спажывецкай (прысвойвальнай) гаспадаркі. Характар збіральніцтва. Асаблівасці палявання на беларускіх землях у пасляледавіковы перыяд. Прывады працы для рыбалоўства. Далейшае развіццё гаспадаркі: удасканаленне прылад працы, з'яўленне глінянага посуду. Знешні выгляд прылад працы старажытных людзей.

**Супольнасці людзей каменнага веку.** Асаблівасці радавой абычын: што звязала людзей. Агульная і асабістая ўласнасць. Праблема існавання мацярынскага роду. Аб'яднанне родаў у плямёны. Старэйшына, яго роля ў першабытным грамадстве.

**Першабытныя жывёлаводы і земляробы ў бронзовым і жалезным вяках.** Хто такія індаеўрапейцы? Індаеўрапейскія народы. Час і шляхі пранікнення індаеўрапейцаў на тэрыторыю Беларусі. “Неалітычная рэвалюцыя” і яе наступствы. Асаблівасці вытворчай гаспадаркі. Першыя свойскія жывёлы. Прывады працы для земляробства: матыка, серп, рала, барана. Апрацоўка зерня.

**Пачатак выкарыстання металаў на беларускіх землях.** Асаблівасці бронзавага веку на тэрыторыі Беларусі. Удасканаленне каменных прылад працы: шліфаванне, свідраванне. Жалезныя прывады працы. Спосабы

апрацоўкі жалеза. Наступствы выкарыстання жалеза. Металічныя прылады працы: знешні выгляд.

**Узнікненне няроўнасці ў грамадстве.** Жаночая і мужчынская праца ў старажытныя часы. Расслаенне грамадства. Маё масная няроўнасць. З'яўленне суседскай абшчыны, яе асаблівасці. Патрыярхальнае (хатняе) рабства. Неўмацаваныя селішчы і ўмацаваныя гарадзішчы.

**Культура наших продкаў.** Першабытныя вераванні: анімізм, фетышызм, татэмізм, магія. Старажытныя міфы. Роля сонца ў земляробчых народаў. Курганы, грунтавыя могільнікі, спальванне (крэмацыя) нябожчыкаў. З'яўленне мастацтва: арнамент, амулеты, выявы чалавека, багоў. Прыйклады старажытнага мастацтва.

**Урок абагульнення.** Асаблівасці першабытнай эпохі ў гісторыі Беларусі. Прагрэс у развіцці грамадства. Ці магчымы змены ў наших уяўленнях аб старажытных часах?

## **Раздзел II. Жыццё насельніцтва беларускіх зямель у Раннім Сярэдневякоўі ў V—IX стст. (8 гадз.)**

**Балты на тэрыторыі Беларусі.** Паходжанне балтаў і іх рассяленне на тэрыторыі Усходняй Еўропы. Заходнія, усходнія і дніпроўскія балты. Плямёны балтаў. Асаблівасці гаспадаркі балтаў. “Бурштынавы шлях”. Прадметы ўвозу і вывозу. Паселішчы і жыллё балтаў. “Балтыскі стыль” у мастацтве.

**Паходжанне і рассяленне славян.** Што такое “прарадзіма”? Знаходжанне прарадзімы славян: меркаванні гісторыкаў. Першыя звесткі крыніц аб славянах: Пракопій Кесарыйскі, Іардан, Маўрыкій. Вянеды, склавіны і анты. Напрамкі рассялення славян ва Усходняй Еўропе. “Аповесць мінульых гадоў” аб рассяленні славян.

**Усходнеславянскія плямёны на тэрыторыі Беларусі.** Формы ўзаемаадносін балтаў са славянамі. Тэрыторыі рассялення ўсходнеславянскіх саюзаў плямён крывічоў-палачан, радзімічаў, дрыгавічоў. Асаблівасці матэрыяльнай культуры саюзаў плямён на тэрыторыі Беларусі. Скроневыя кольцы.

**На шляху да дзяржавы.** Вылучэнне ва ўсходнеславянскім грамадстве князя. Грамадска-карыйская функцыя князя. З'яўленне дружыны, яе роля. Склад, функцыі ўсходнеславянскіх народных сходаў – веча. З'яўленне на землях ўсходнеславянскіх саюзаў плямён першых гарадоў. Напрамкі палітычнага развіцця ўсходнеславянскага грамадства. Племянныя княжанні палачан і дрыгавічоў: звесткі крыніц.

**Гаспадарка, рамяство і гандаль ўсходніх славян.** Месца земляробства і жывёлагадоўлі ў гаспадарцы ўсходніх славян. Земляробчыя прылады працы. Свойскія жывёлы. Удасканаліванне земляробства. Дапаможныя промыслы. Кавальскае, ганчарнае, касцярэзнае рамёствы. Прадзенне і ткацтва. Гроши і скарбы манет. Прадметы гандлю ўсходніх славян.

**Рэлігія і міфалогія ўсходніх славян.** Адлюстраванне культу продкаў у паўсядзённым жыцці ўсходніх славян. Захаванне анімістычных вераванняў: духі (дамавік, вадзянік, палявік). Варожыя да людзей духі. Язычніцкі пантэон багоў: Пярун, Вялес, Дажбог, Сварог, Хорс. Выявы багоў – ідалы. Выгляд язычніцкіх свяцілішчаў. Старажытныя міфы і паданні, якія захаваліся да нашых дзён. Каляндарныя і паўсядзённыя абраады.

**Матэрыяльная культура ўсходніх славян.** Упрыгожванне звычайных рэчаў. Развіццё ва ўсходніх славян арнаментыкі. Элементы ўсходнеславянскага жыцця. Гаспадарчыя пабудовы. Выгляд ўсходнеславянскага адзення і ўпрыгожанняў. Мужчынскі і жаночы ўсходнеславянскі касцюмы. Выгляд раннесярэдневяковай ўсходнеславянскай зброй.

**Урок абагульнення.** Асаблівасці матэрыяльнай і духоўнай культуры ўсходніх славян у дадзяржаўны перыяд. Тэндэнцыі палітычнага развіцця ўсходніх славян. У чым выяўлялася апераджальнае развіццё ўсходніх славян у дачыненні да развіцця балтаў?

### **Раздел III. Старажытнарускія княствы на тэрыторыі Беларусі ў IX — сярэдзіне XIII ст. (13 гадз.)**

**Дзяржаўнасць ўсходніх славян.** Прычыны стварэння дзяржавы. Прыкметы дзяржаўнасці. Племянныя княжанні – зародкі дзяржаўнасці. Першыя ўсходнеславянскія пераддзяржаўныя ўтварэнні: “Паўночная канфедэрацыя плямён” і “Кіеўскі каганат”. Стварэнне Старажытнарускай дзяржавы – Кіеўскай Русі. Князь Алег – першы правіцель Кіеўскай Русі. Першыя князі-Пурыкавічы. Месца сучаснай тэрыторыі Беларусі ў Старажытнай Русі. Прыкметы старажытнарускай (усходнеславянскай) супольнасці.

**Полацкае княства ў X—XI стст.** Узнікненне Полацка па пісьмовых і археалагічных крыніцах. Знешне- і ўнутрыпалітычнае дзеяньне першых полацкіх князей. Полацк у сістэме адносін з іншымі старажытнарускімі гарадамі. Бітва на Нямізе: летапіснае паведамленне. Усяслаў Брачыславіч – кіеўскі князь. Усяслаў Полацкі ў “Слове аб паходзе Ігаравым”. Што сведчыць аб умацаванні Полацкага княства?

**Полацкая зямля ў XII — сярэдзіне XIII ст.** Палітычнае раздробленне – заканамерны этап у развіцці сярэдневяковай дзяржаўнасці. Прычыны раздробленасці. Характэрныя асаблівасці перыяду раздробленасці. Землі і воласці. Аслабленне Полацкай зямлі. Выгнанне полацкіх князёў у Візантыю. Воласці Полацкай зямлі: Менскае княства. Асаблівасці дзяржаўна-палітычнага ладу і арганізацыі войска Полацкага княства.

**Тураўскае княства.** Узнікненне Турава па пісьмовых і археалагічных крыніцах. Асаблівасці геаграфічнага становішча Турава. Асаблівасці палітычнага становішча Тураўскага княства да сярэдзіны XII ст. Атрыманне Тураўскім княствам незалежнасці. Князь Юрый Яраславіч на генеалагічнай

галіне Рурыкавічаў. Асаблівасці палітычнага ладу. Межы Тураўскай зямлі. Узышэнне Пінска.

**Пасожжа, Берасцейская зямля і Панямонне.** Асаблівасці становішча перыферыйных старажытнарускіх зямель. Гарады радзімічаў у складзе Смаленскага і Чарнігаўскага княстваў. Берасцейская зямля – частка Тураўскага альбо Валынскага княстваў. Славянская каланізацыя Панямоння. Гародненскае, Навагрудскае, Ваўкавыскае, Слонімскае княствы на паўночным заходзе Русі. Балцкія этнаплемянныя ўтварэнні у Прыбалтыцы, іх ўзаемаадносіны з Руссю.

**Знешняя небяспека ў XIII ст.** Пранікненне крыжаносцаў у Прыбалтыку, іх мэты. Ордэн мечаносцаў. Метады замацавання крыжаносцамі сваёй улады на захопленых тэрыторыях. Гарады-крэпасці Кукенойс і Герцыке. Дзейнасць князя Вячка (Вячаслава). Паражэнні крыжаносцаў. Аб'яднанне ордэна мечаносцаў з Тэўтонскім ордэнам. Накірункі нападаў на беларускія землі манголаў пад час Батыева нашэсця. Археалагічныя і летапісныя дадзеныя аб разрабавані манголамі гарадоў на тэрыторыі Беларусі. Стварэнне Залатой Арды. Мэты ардынскіх набегаў.

**Гаспадарчыя адносіны.** Суседская абшчына і малыя сем'і. Земляробства і сельскагаспадарчыя промыслы. Катэгорыі насельніцтва Старажытнай Русі. Свабоднае і залежнае насельніцтва. Даніна насельніцтва і яе збор падчас палюддзя. Этапы ў развіцці грашовага абарачэння ва Усходняй Еўропе. Асаблівасці безманетнага перыяду. З'яўленне прыватнай уласнасці на зямлю. Асаблівасці феадальных адносін ва ўсходніх славянян.

**Горад у IX – сярэдзіне XIII ст.** Асаблівасці сярэдневяковага ўсходнеславянскага горада. Вылучэнне шляхоў узнікнення гарадоў. Першыя гарады на тэрыторыі Беларусі. Гарады XI–XIII стст. Паходжанне назвы гарадоў. Структура ўсходнеславянскага горада. Гарадскія ўмацаванні. Каменнае будаўніцтва. Старажытнарускія гарадскія рамёствы. Характар гандлёвых сувязяў. Горад як адміністрацыйны і грамадска-палітычны цэнтр. Гарадское веча.

**Хрысціянства на заходніх землях Старажытнай Русі.** Асаблівасці хрысціянскай рэлігіі. Прычыны прыняцця хрысціянства. Сацыяльны склад першых хрысціян старажытнарускіх зямель. Прадстаўнікі княжацкай сям'і – першыя хрысціяне беларускіх зямель. Заснаванне манастыроў. Матэрыйльнае забеспечэнне царквы. Полацкая і тураўская епархіі. Паняцце дваяверства. Барацьба язычніцтва з хрысціянствам. Значэнне прыняцця хрысціянства.

**Рэлігійна-асветніцкія дзеячы.** Паходжанне і біяграфічныя звесткі аб Еўфрасініі Полацкай. Культурная і рэлігійна-асветніцкая дзейнасць Еўфрасініі Полацкай. “Жыціе Еўфрасініі Полацкай” аб жыцці і дзейнасці полацкай асветніцы. Звесткі крыніц пра Кірыла Тураўскага. Мянушка “Залатавуст”. Прыйчы Кірыла Тураўскага, іх змест і асаблівасці. Значэнне дзейнасці сярэдневяковых асветнікаў.

**Культура беларускіх зямель.** Асаблівасці царкоўнага дойлідства. Полацкая і гародненская школы дойлідства. Сярэдневяковое абарончае

дойлідства. Жывапіс: фрэскі і іканапіс. Прыкладное мастацтва. Шахматныя фігуры. Крыж Еўфрасініі Полацкай. Пісьменнасць. Берасцянныя граматы: іх знешні выгляд і змест. Рукапісныя кнігі: “Тураўскае евангелле”. “Барысавы камяні”, “Рагвалодаў камень”. Асаблівасці ўсходнеславянской культуры.

**Паўсядзённае жыццё нашых продкаў у IX–XIII стст.** Структура старожытнарускага грамадства. Асаблівасці сацыяльнага развіцця. Элітны пласт насельніцтва: баяры і “княжыя мужы”. Сельскія паселішчы. Знешні выгляд і склад ўсходнеславянскага жыцця. Адрозненні ў харчаванні розных сацыяльных груп. Звычайнія сродкі зносін: сухапутны і водны транспарт. Розныя віды засцерагальнай і халоднай зброі. Забавы простых людзей і знаці. Сярэдневяковыя музычныя інструменты.

**Урок абагульнення.** Агульнае і асобнае ў палітычным развіцці ўсходнеславянскага грамадства. Параўнанне развіцця беларускіх зямель у перыяд Сярэдневякоўя з Заходнім Еўропай. Якія з'явы ў развіцці старожытнарускіх княстваў на тэрыторыі Беларусі садзеінічалі іх уваходжанню ў склад Вялікага княства Літоўскага?